

ПРАВА НА ВОЛЮ

Праваабарончы бюллетэнь



Менск, 25 сакавіка 2011 году.

Фота ТНР

Съята... без съята

Сёлета адзначыць Дзень Волі ў Менску планавалася ўскладаньнем кветак да помнікаў беларускім песьнярам. Аднак, съята не атрымалася. Плошча Якуба Коласа ачаплі людзі ў цывільным, а падземныя пераходы былі заблакаваныя, як тлумачылі міліцыянты, з тэхнічных прычынаў: "для ўборкі". Але "прыбіралі" ня съмецьце, а людзей, што прыйшли ўскласці кветкі да помніка народнаму паэту. Уваходы ў сквер Янкі Купалы таксама былі перакрытыя міліцыянтамі ў форме і цывільным. Тут яны "знайшли" бомбу і людзей у сквер не пусцілі. Кветкі ўскладаліся праста на клумбу каля ўваходу.

У рэгіёнах апазіцыянераў масава папярэджвалі супраць удзелу ў акцыях 25 сакавіка. У Гародні, Бабруйску, Барысаве, Салігорску, Гомелі ды іншых гарадах праводзіліся "прафілактычныя гутаркі". Тым ня менш, затрыманнія ў гэты дзень пазыбегчы не ўдалося: паводле дадзеных праваабаронцаў, 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек – 52 у Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць адпусцілі з пастарунку праз трэх гадзін без складаньня пратаколаў.

Затрыманні пачаліся задоўга да пачатку акцыі. Былі затрыманыя людзьмі ў цывільным Юлія Янковіч, Ксенія Антонава, Дзымітрый Якубоўскі, Кацярына Ерусалімская, Сяржук Гумінскі і грамадзянін Польшчы Кшыштаф Кірдзік. Праз

тры гадзіны моладь адпусцілі, але за гэты час у кватэрах, дзе яны жывуць, прыйшлі ператрусы...

Актывіста Маладога Фронту Міколу Дземідзенку затрымалі каля выхаду з метро "Плошча Якуба Коласа". Яго схапілі міліцыянты ў цывільным, узялі за рукі і ногі і панесці ў апорны пункт, што знаходзіцца на станцыі метро. Марыя Квіцінская і Кася Далідовіч пасправавалі перашкодзіць затрыманню, але іх таксама арыштавалі. У апорным пункце міліцыі дзяячут зьбліз з ног на падлогу, а супрацоўнік у цывільным пачаў зьбіваць дзяячут нагамі... Паслья іх адвезьлі ў Са-

(Працяг на стар. 5)

Адвакаты мусяць выконваць свае прафесійныя абавязкі

ЕУРАПЕЙСКІЯ ЮРЫСТЫ
ПАТРАБУЮЦЬ СПЫНЕНЬНЯ
ПЕРАСЪЛЕДУ БЕЛАРУСКИХ АДВАКАТАЎ

Еўрапейская асацыяцыя адвакатаў European Criminal Bar Association звярнулася да міністра юстыцыі Віктора Галаванава з нағоды фактаў перасъледу шэрагу беларускіх адвакатаў за ўздел у абароне правоў падазраваных і адвінавачаных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках.

"Мы глыбока занепакоеныя спрабамі перашкодзіць беларускім адвакатам выконваць прафесійныя абавязкі, а таксама з прычыны таго, што асобы, арыштаваныя паслья акцыі пратэсту 19 сінтября, у тым ліку чацьверта бытых кандыдатаў у Прэзідэнты, былі пазабуленыя магчымасці сустрэцца з сваімі абаронцамі. Мы патрабуем, каб Ваша Міністэрства пісьмова пачынаць вердзіла свой намер аб спыненні ўжываньня падобных захадаў супраць беларускіх юрыстаў і забесьпячэнні доступу арыштаваных да юрыдычнай дапамогі" – гаворыцца ў заяве.

**Праваабарончыя матэрыялы
можна таксама прачытаць
на сайтах: www.spring96.org;
www.charter97.org; www.baj.by**



Затрыманні Міколы Дземідзенкі.

Фота: svaboda.org

Артыкул 193.1 – нонсенс у сусветным маштабе

Алесь Бяляцкі абскарджае папярэджанье Генпракуратуры ў судзе

Старшыня праваабарончага цэнтру "Вясна" Алесь Бяляцкі паслья атрыманьня адпаведнай позвы наведаў 16 лютага на месцыка начальніка аддзелу па наглядзе за захаваннем правой і свабодаў грамадзянаў Генеральнай пракуратуры Паўла Елісеева. Праваабаронцу было вынесена афіцыйнае папярэджанне не аб недапушчэнні парушэння закону: "Вашыя дзеяныні ад імя праваабарончага цэнтру "Вясна" супярэчае заканадаўству Рэспублікі Беларусь". Алесь Бяляцкага папярэдзілі аб тым, што прыдалейшым парушэнні заканадаўства можа быць разгледжанае пытаньне не аб прыцянгненні яго да адказнасьці, прадугледжанай заканадаўствам Беларусь.

Старшыня ПЦ "Вясна" Алесь Бяляцкі накіраваў у суд Цэнтральнага раёну Менску скаргу на вынесеную яму папярэджанье Генеральнай Пракуратуры. Адпаведная Паводле меркаваньня Генеральнай пракуратуры дзеяныні Бяляцкага ад імя праваабарончай арганізацыі "Вясна", якая не праішла ва ўстаноўленым парадку дзяржаўную рэгістрацыю, супярэчае заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Бяляцкі лічыць, што Генпракуратура парушыла ягоныя кан-

тытуцыйныя права. Пры гэтым ён спасылаецца на артыкул 5 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, які зымяшчае пералік абмежаваньняў свабоды асацыяцыяў. Так, у Рэспубліцы Беларусь забараняеца стварэнне і дзейнасць палітычных партыяў, а таксама іншых грамадзкіх аба'яднаньняў, якія маюць на мэце гвалтоўнае зъмяненне канстытуцыйнага ладу альбо якія пропагандуюць вайну, сацыяльную, нацыянальную, рэлігійную ці расавую варажнечу.

Дапушчальныя абмежаваньня свабоды асацыяцыяў зымяшчаюцца і ў арт. 22 Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Згодна з дадзеным артыкулам Пакту кожны чалавек мае права на свабоду асацыяцыяў з іншымі, уключаючы права ствараць прафсаюзы і ўступаць у іх для абароны сваіх інтерэсаў.

Улічваючы, што ў папярэджанні не было прыведзена ніводнага аргумента, чаму праваабаронца ня мае права ажыццяўляць праваабарончую дзейнасць ад імя Праваабарончага цэнтру "Вясна" і чым такая дзейнасць наносіць шкоду нацыянальнай бяспечнасці ці грамадзкаму парадку, правамі свабодам іншых асобаў, ён абскардзіў гэтае папярэджанье на

імя Генеральнага пракурора, аднак скарга не была задаволеная, а папярэджанье не адмененае.

На думку праваабаронца Алесь Бяляцкага, "перасыльд і крымінальная адказнасць у Беларусі задзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі сёння выглядае поўным цемрашальствам. Гэта рэцыдыў сталінізму. У цывілізаваных краінах грамадзкія арганізацыі самі вырашаюць, ці рэгістравацца ім увогуле ці працаваць без рэгістрацыі. І калі яны гэта робяць, дык толькі з прычыны стаць суб'ектам гаспадарання. Крымінальная адказнасць (артыкул 193.1 Крымінальнага кодэкса РБ) задзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі – нонсенс у сусветным маштабе.

Мы звязраемся ў суд не таму, што маем нейкія ілюзіі наконт яго станоўчага рашэння, а дзеля таго, каб выканцаў усе неабходныя працэдуры на ўзорні краіны, а затым звязнуцца са скаргаю ў Камітэт па правах чалавека ААН. Беларускія ўлады ведаюць, што гэты Камітэт яшчэ ў 2007 годзе рэкамендаваў ураду Беларусі аднавіць дзейнасць "Вясны", прызнаўшы яе ліквідацыю як парушэнне артыкулу 22 Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах."

"Вясна" – супраць забароны выступаў музыкаў

2 сакавіка 2011 г. у СМІ зьявіўся дакумент пад назвай "Сыпіс дзеячаў мастацтва і творчых калектываў", у якім бытлі ўказаныя назвы айчынных і замежных музычных гуртоў, прозвішчы выкананіяў і іншых творчых асобаў. Згодна з дадзеным дакументам, які зьяўляўся ананімным і не зымяшчаў назвы конкретнага дзяржаўнага органу ці прозвішча якой-небудзь службовай асобы, забараняеца згадваць якім-небудзь чынам фігурантаў сыпісу ў СМІ. Сярод фігурантаў сыпісу – вядомыя і любімыя тысячамі грамадзянаў Беларусі гурты: NRM, "Крама", "Нейрадзюбель", "Крамбамбуля", "Палац", "Ляпіс Трубяцкі", выкананія Зыміцера Вайцюшкевіч, калектыв "Свабоднага тэатру" і іншыя дзеячы мастацтва.

Нягледзячы на адмаўленыне міністрам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алегам Пралякоўскім датычнасці яго ведамства да стварэння дадзенага дакументу, забарона шэррагу канцэртаў, трансляцыяў у эфіры FM-стан-

цыяў музычных твораў гуртоў і выкананіяў, чые імёны і прозвішчы указаныя ў згаданым вышэй дакументе, азначае аднаўленыне ў краіне гэтак званых "чорных сыпісаў" – сыпісаў забароненых музыкаў.

Падобная практыка забароны канцэртаў, радыё- і тэлевізійнага эфіру ў дачыненьні да шэрагу беларускіх гуртоў і выкананіяў выкарыстоўвалася ўладамі краіны ў перыяд 2004–2007 гг. Прыйчым у "чорны сыпіс" таго часу ўваходзілі фактычна тыя ж самыя беларускія гурты і выкананія, што і указаныя ў "Сыпісе дзеячаў мастацтва і творчых калектываў" у 2011 г. Удзельнікі гэтых гуртоў, дзеячы і выкананія вядомыя ў краіне і па-за яе межамі ня толькі творчы, але і сваёй грамадзянскай пазіцыяй, адрознай ад афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Менавіта гэтае акалічнасць, на нашу думку, і зьяўляеца прычынай таго, каб забароны з боку ўладаў.

У сувязі з гэтым Праваабарончы цэнтр "Вясна" заяўляе наступнае:

Культурны плюралізм, раз-

настайнасць меркаваніяў і ідэалогіяў зъяўляюцца адным з падмуркаў дэмакратыі, мусіць шанавацца і аховацца дзяржавай як безумоўныя каштоўнасці.

Наяўнасць падобных "чорных сыпісаў", практыка забароны выступаў, радыё- і тэлетрансляцыяў музычных і іншых твораў мастацтва зъяўляеца прайвай цемрашальства, якое вяртае Беларусь у часы камуністычнага мінулага.

Дадзенія сыпісы яскрава сьведчаць пра наяўнасць у краіне цензуры, якая наў прост забароненая Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, пра недапушчальнае забароненіе свабоды выказвання сваёй думкі, мастацкага самавыяўлення і творчасці. Праваабарончы цэнтр "Вясна" лічыць такую практыку недапушчальнай і заклікае ўлады Беларусі да яе неадкладнага спынення. Праваабарончы цэнтр "Вясна" выказвае гатоўнасць дапамагаць забароненым творцам у адстойванні канстытуцыйных правоў.

Менск, 18.03.2011 г.

Андрэй БАНДАРЭНКА:

"Спадзяюся, што турма зрабіла мяне мацнейшым..."

22 сакавіка Менскі гарадзкі суд абеясціў прысуд прадпрымальніку і сябру Аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Яго апраўдалі з фармулёўкай "адсутнасць складу злачынства" і вызвалілі з-пад варты ў залі суда. Журналіст Радыё "Свабода" Юрась Бушлякоў у вечар вызвалення ўзяў інтэрв'ю ў Андрэя БАНДАРЭНКІ.

– Што вы пасьпелі ўжо зрабіць пасъля вызвалення?

– Сустрэцца са сваякамі і роднымі, і вось цяпер сустракаюся з сябрамі.

– Як вас сустрэла дачка? Калі вас пасадзілі ў турму, ёй было 7 месяцаў.

– Для мяне самога гэта была нечаканасць: баяўся, што яна не пазнае мяне, але яна з радасцю пайшла на руکі, і мы практычна не расставаліся да таго часу, пакуль не прыехалі дадому.

– Вашую справу судовыя інстанцыі разглядалі некалькі разоў. Што, на вашую думку, абумовіла апраўданы прысуд – пасъля таго, як вы амаль два гады, з траўня 2009-га, правялі за кратамі?

– Я думаю, што менавіта Менскі гарадзкі суд прызнаў незаконнасць і неабгрунтаванасць абвінавачання і вынес той прысуд, які базуецца на законе.

– Вы хочаце сказаць, што ў гарадзкім судзе да вашай справы падышлі больш старанна, больш уважліва і адпаведна фактам яе ацанілі?

– Так. Той прафесіяналізм, з якім падышлі да гэтай справы, урэшце выліўся ў апраўданы прысуд.

– Вашыя паплечнікі, і ня толькі яны, называлі вашую справу палітычна матываўшанай, зьевяртаючы ўвагу на тое, што яна ўзынікла пасъля таго, як вы ўзялі ўдзел у парламенцкіх выбарах. Якая вашая ацэнка падаплекі справы: палітычная ці ўсё ж аса-



Андрэй БАНДАРЭНКА з дачкой.

Фота svaboda.org

бістыя паразункі?

– Прысуд уступіць у сілу праз 10 дзён, і я б не хацеў рабіць канчатковых высноваў да ўступлення прысуду ў законную сілу. Шмат яшчэ чаго б мне хацелася даведацца ў маёй крымінальнай справе. Безумоўна, палітыка тут адзін з важных і вырашальных момантаў.

– Менскі гарадзкі суд прызнаў адсутнасць складу злачынства ў вашых дзеяньнях пасъля таго, як вы прабылі за кратамі два гады – ці мaeце вы намер патрабаваць кампенсацыю?

– На гэтае пытаньне я адкажу зноў жа пасъля таго, як буду мець на руках канчатковую і законным чынам пацьверджаную пастанову аб маёй невінаватасці.

– Андрэй Бандарэнка сёняня і два гады назад – наколькі вялікая розніца?

– Я як быў чалавекам, які любіць сваю сям'ю, сваю краіну, сваіх сяброў, такім жа ў гэтым плане і застаўся. Але адбылася, вядома, пераацэнка каштоўнасцяў, я цяпер на многія рэчы гляджу па-іншаму. Стой любіць многае, на што раней не звяртаў увагі, па-іншаму пачаў ставіцца да таго, што адбываецца вакол нас. Зымены пасъля турмы адбываюцца ў любым чалавеку: нехта рабіцца мацнейшым, нехта слабейшым. Як казаў Сахараў: "Моцнага турма

робіць мацнейшым, а слабога слабейшым". Спадзяюся, што турма мяне зрабіла мацнейшым.

– Наколькі вы адчувалі салідарнасць, будучы за кратамі? Ці што даходзіла да вас?

– Безумоўна, падтрымка і майх сяброў, і СMI, у тым ліку і Радыё "Свабода", адыграла вельмі важную ролю для мяне ў часе знаходжання за кратамі. Гэта вельмі падтрымала мяне, і калі б ня гэтая падтрымка, не ўяўляю сабе, як бы я справіўся.

– Наколькі магчыма ў беларускай турме сачыць за падзеямі ў краіне?

– Дастатковая складана атрымліваць інфармацыю, бо цэнзура рабіць сваю справу: многія матэрыялы не даходзілі, многія лісты. У лагеры інфармацыі даходзіла больш, чым у турме. Не даходзілі лісты, мы пісалі скары ў прокуратуру, але на ўсё былі стандартныя адказы: ва ўсім вінаватая Белпошта, а мы ні прычым. Сачыць можна, але пад увагай цэнзуры.

– Чым хацелі б і можаце зачыніцца найбліжэйшым часам? Ці бачыце сябе ў грамадзкай дзеянасці?

– Бліжэйшым часам я цалкам прысьвячу сябе сям'і, і ў далейшым, думаю, застануся верным сабе, і буду і надалей займацца той дзеянасцю, якой займаўся.

Прысуд палітычна матываваны...

лічыць Праваабарончы цэнтр "Вясна", аналізуочы справу Мікіты Ліхавіда

Пазбаўленыне волі на 3 гады і 6 месяцаў у калоніі ўзмоцненага рэжыму – такі прысуд Мікіты Ліхавіду агучаны ў судзе Партызанскаага раёну Менску. Прыйдзе вынесла судзьдзя Наталя Пыкіна.

Слуханье па справе Мікіты Ліхавіда пачалося 22 сакавіка ў судзе Партызанскаага раёну Менску. Падчас працэсу дапыталі 29 супрацоўнікаў міліцыі. Зьвесткі пра цялесныя пашкоджаньні большасці пацярпелых не падмацаваныя матэрыяламі судова-медицынскай экспертызы, па якую пацярпелыя не звязраліся. Больш за тое, ніводны з дапытаных пацярпелых ня съведчыў, што ён пацярпей асабістая ад Мікіты Ліхавіда. Пагромаў і падпалаў, акрамя біцьця шклоў і дзвярэй, яны таксама не бачылі.

Выступаючы ў судзе з апошнім словам, Мікіта Ліхавід прасіў апраўдаць яго па артыкуле 293 КК, абмежаваўшы пакаранье тэрмінам знаходжаньня ў съледчым ізалятары.

Высновы Праваабарончага цэнтра "Вясна":

1. Вылучэныне справы М. Ліхавіда ў асобную вытворчасць зьяўляецца незаконным, паколькі папярэдняе съледзтва па падзеях 19 сінэжня 2010 г. яшчэ не завершанае, факт масавых беспа-



Мікіта ЛІХАВІД.

радкаў, іх арганізацыі канкрэтнымі асобамі не ўстаноўлены.

2. Практыка вылучэння асобных справаў дазваляе съледзтву дапускаць разнастайныя маніпуляцыі ў выглядзе далучэння да справы пацярпелых, якія не фігуравалі ў якасці такіх падчас папярэдняга съледзтва па канкрэтнай, выдзеленай у асобную вытворчасць, справе.

3. Падчас разгляду справы ў судзе не прадстаўлена доказаў, што 19 сінэжня 2010 г. у Менску на пл. Незалежнасці мелі месца масавыя беспарадкі, якія суправаджаліся сукупнасцю такіх дзеяніньняў як: падпалы, пагромы, гвалт над асобай, зынішчэнне маёмысці, узброены супраціў прадстаўнікамі праваахоўных органаў улады.

4. У судзе не прадстаўлена доказаў ўчынення М. Ліхавідам злачынства, прадугледжанага ч. 2 арт. 293 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, а менавіта непасрэднага ўчынення ім аднаго ці некалькіх супраціпраўных дзеяніньяў, харацэрных для масавых беспарадкі. Нанясеньне М. Ліхавідам некалькіх удараў па драўляных канструкцыях, якія знаходзіліся ў дзвярных праёмах Дому ўраду, на нашую думку, не зьяўляеца доказам зынішчэння маёмысці, паколькі дадзеныя канструкцыі не былі ўказаныя грамадзянскім зыскоўцам (ГГА Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь) у пераліку зынішчанай маёмысці.

5. Доказаў учынення іншых дзеяніньяў М. Ліхавідам на пл. Незалежнасці 19-га сінэжня 2010 г. суду не прадстаўлена.

У сувязі з гэтым Праваабарончы цэнтр "Вясна" лічыць, што:

1. Вынесены судом Партызанскаага раёну Менску прысуд аб пакаранні Мікіты Ліхавіда 3 гадам і 6 месяцаў пазбаўлення волі незаконны і палітычна матываваны.

2. Мікіта Ліхавід зьяўляецца палітычным вязнем, у сувязі з чым Праваабарончы цэнтр "Вясна" настойвае на яго апраўданні і неадкладным вызваленіні.

"Міжнародная амністыя" абвясціла Мікіту Ліхавіда, Зыміца Дашкевіча і Эдуарда Лобава вязнямі сумленія

Праваабарончая арганізацыя "Міжнародная амністыя" выступіла з асуджэннем апошніх прысудаў, вынесеных беларускімі судамі палітычнымі актывістамі Зыміцером Дашкевічам, Эдуардом Лобавым і Мікітам Ліхавідам.

"Абсалютна відавочна, што троє актывістаў былі асуджаныя на падставе сфабрикованых аভінавачаньняў толькі тому, што яны адважыліся крытыкаў вайсковыя, якія праводзіліся з пашэннямі", лічыць Нікола Даўорт, кіраунік аддзелу Еўропы і Цэнтральнай Азіі "Міжнароднай амністыі".

"Гэтыя людзі зьяўляюцца вязнямі сумленія, яны патрапілі ў турму за мірнае выказваньне сваіх поглядаў. І яны мусіць быць неадкладна і безумоўна вызваленыя".

20-гадовы Мікіта Ліхавід быў асуджаны да трох гадоў і шасці

месяцаў у папраўчай калоніі па аভінавачаньні ў "масавых беспарадках" за мірны ўдзел у дэмакрытскай апазіцыі ў сінэжні.

Актывісты Зыміцер Дашкевіч і Эдуард Лобаў былі асуджаныя па аভінавачаньні ў "хуліганстве".

Мікіта Ліхавід быў сярод удзельнікаў акцыі пратэсту 19 сінэжня, якіх зъбівалі амапаўцы. Акцыя адбылася пасля спрэчных выбараў у Беларусі, на якіх Прэзідэнт Аляксандар Лукашэнка быў пераабраны чацвёрты раз. Удзельнікі акцыі аভінавачвалі яго ў фальсіфікацыі вынікаў галасаваньня.

Студэнт-юрыст Мікіта Ліхавід быў першапачаткова затрыманы за адміністрацыйнае правапарушэнне, але потым супраць яго была распачатая крымінальная справа, нягледзячы на тое, што міліцыянт, які арыштоўваў яго, заявіў у судзе, што ня бачыў

Ліхавіда падчас акцыі пратэсту.

Вядомы актыўіст Зыміцер Дашкевіч, лідар арганізацыі "Малады Фронт", і сябра гэтай арганізацыі Эдуард Лобаў былі асуджаныя да двух і чатырох гадоў папраўчай калоніі па аভінавачаньні ў нападзе на мінакоў за дзень да выбараў.

Яшчэ адзін актыўіст "Маладога Фронту", які прысутнічаў пры інцыдэнце, распавёў "Міжнароднай амністыі", што насамрэч напалі на Дашкевіча і Лобава.

Ён сказаў, што чатыры чалавекі спачатку спыталі ў іх кірунку, а потым пачалі зъбіваць Дашкевіча і Лобава. Міліцыя прыбыла праз некалькі хвілінаў і затрымала трох актыўістаў і двух нападнікаў, не задаючы пытаньняў. Зыміцер Дашкевіч і Эдуард Лобаў былі асуджаныя на падставе пакаранні ў нападнікаў, якія былі затрыманыя разам з імі.

Віну не прызналі...

Дашкевіча асудзілі да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму, Лобава – да 4 гадоў узмоцненага...

22-24 сакавіка ў судзе Маскоўскага раёну сталіцы праходзіў судовы разгляд крымінальнай справы лідара "Маладога Фронту" Зьмітра Дашкевіча і кіраўніка менскай суполкі арганізацыі Эдуарда Лобава па абвінавачаныні ў асабліве злосным хуліганстве (ч. 3 арт. 339 КК РБ), учыненым 18 сінтября 2010 г. Прысуд, абвешчаны судзьдзей Аленай Шылько: Дашкевічу – 2 гады калоніі агульнага рэжыму, Лобаву – 4 гады ўзмоцненага рэжыму. Прысуд можа быць абскарджаны ў Менскім гарадzkім судзе.

Асуджаныя заявлілі на працэсе, што не вінаватыя і што сталі ахвярамі правакацыі, учыненай на загад уладаў за дзень да выбараў. Суд хаваў пацярпелых Савіцкага і Малышава ад вачэй публікі ў суседнім з судовай залай пакоі і не прыслухаўся да съведчаньняў, што менавіта яны распачалі бойку.

Судзьдзя Алена Шылько съпяшалася. Два дні яна вяла паседжаныні да 8 вечара, ня робячы перапынкаў нават на тое, каб прысутныя схадзілі ў прыбіральню. Усе хадайніцтвы адвакатаў аб правядзеныні дадатковых працэдур, аб поўным высьвятленыні акалічнасцяў справы і асабліве аб высьвятленыні асобаў дзіўных пацярпелых, якіх хавалі ад вачэй публікі, судзьдзя Шылько адхіля-



Фота: БелТА

Зьмітер ДАШКЕВІЧ і Эдуард ЛОБАЎ.

ла, дэмантуючы прыхільнасць да абвінаваўчага боку.

Хаця фармальная гэтая справа і ня мае дачыненія да падзеі 19 сінтября, аднак яна знаходзіцца ў тым самым ланцужку, бо затрыманьне іх падстаўнікамі беларускіх съпецслужбаў адбылося з мэтай ізяляваньня напярэдадні акцыі пратэсту. Толькі на наступны дзень грамадзкасці было паведамлена, што маладыя людзі быццам бы самі учынілі цяжкае злачынства.

Аналізуочы ход судовага працэсу, праваабаронцы прыйшлі да наступных высноваў:

1. Судовае паседжаныне праходзіла з яўным абвінаваўчым ухілам,

не задавальняліся важныя хадайніцтвы адвакатаў. Адсутнасць у залі суда пацярпелых не давала магчымасці весьці паўнавартасны дольт гэтых асобаў.

2. Супярэчлівия паказаныні пацярпелых і съведкаў, а таксама хуткае зъяўленыне на месцы здарэння супрацоўнікаў съпецназу наводзіць на думку пра спланаваную правакацыю ў дачыненьні да моладзевых дэмакратычных актыўістаў.

3. Суд не прыкладаў усіх намаганняў для поўнага, усебаковага і аўектыўнага даследавання справы, што выклікае сумневы ў справядлівасці рашэння. Бяспрэчных доказаў віны Дашкевіча і Лобава ў матэрыялах справы няма.

валіся ў кватэры і затрымлівалі моладзевых актыўістаў...

Што і казаць, съпецаперацыя "Дзень Волі" ўдалася: міліцыянты ачапілі плошчу Якуба Коласа і выхады да яе з метро, перакрылі ўваходы ў сквер Янкі Купалы, каб не пусціць людзей ускласьці кветкі, не далі сабрацца вялікай колькасці людзей, правесці мітынг і адзначыць сьвята – Дзень Волі.

Гэтыя падзеі наводзяць на сумныя думкі: у якой краіне мы жывем, калі нельга нават ускласьці кветкі да помніка? Але ня толькі хвала перасьледаў і запалохваньняў пасля падзеі 19 сінтября перашкодзіла людзям выйсці і выказаць свой пратэст. Свой страх перад актыўнымі грамадзянамі краіны і перастрахоўку паказалі ўлады, схаваўшыся за сьпінамі міліцыянтаў... А таму ўпершыню за апошнія дваццаць гадоў і не атрымалася сьвята ў Дзень Волі.

Сьвята... без сьвята

(Пачатак на стар. 1)
вецкае РУУС. Там зьнялі адбіткі пальцаў, сфатографавалі, пратрымалі больш за тры гадзіны, што незаконна, але адпусцілі.

Спрабы правесці шэсцьце таксама спыняліся. Калі калона з 250 чалавек пасправдавала прайсьці з плошчы Якуба Коласа да плошчы Перамогі, то літаральна праз 200 метраў яе спыніў міліцэйскі кардон. Пачаліся затрыманьні і зьбіцьцё. Калі міліцыянты бачылі ў руках съягі – адразу ж затрымлівалі. Так, двух маладзёнаў, што прыйшлі да скверу з бел-чырвона-белымі сцяжкамі, міліцыянты адразу ж затрымлі і зацягнулі ў міліцэйскі аўтобус, які знаходзіўся ў скверы. Калі маладзь пачала скандаваць "Жыве Беларусь!", да іх падбеглі міліцыянты і загадалі вызваліць ходнік, пагражаячы затрыма-

ньямі. Такога ціхага і змрочнага съвяткаваньня Дня Волі яшчэ ніколі не было.

У "Дні няволі" можна вінаўціца арганізатораў съвяткаваньня Дня Волі ў Менску, што не прыйшлі да згоды адносна месца збору і формы съвяткаваньня. Частка апазіцыйных партыяў і рухаў (БНФ, БХД, рух салідарнасці "Разам", "Гавары праўду") вырашылі абмежавацца ўскладаньнем кветак да помніка Янку Купалу. Прадстаўнікі моладзевых арганізацыяў – Маладога Фронту і "Еўрапейскай Беларусі" – заявілі, што, як і было абвешчана раней, яны зьбяруцца на плошчы Якуба Коласа і адтуль рушацца да помніка Янку Купалу.

Да сьвята больш падрыхтаванымі былі міліцыянты (сілавыя структуры). Яны загадзіа правялі "прафілактычную гутаркі", улом-

Пачобута вінаваць у аброзе Прэзідэнта

У дачынені да журналіста часопісу "Gazeta Wyborcza" Анджэя Пачобута была ўзбуджаная крымінальная справа. Яго вінаваць у аброзе Прэзідэнта Беларусі. Пра крымінальную справу Пачобуту 28 сакавіка паведаміў у абласной пракуратуры съледчы па найважнейшых справах Арсеній Нікольскі.

"Пачобут А. С. (...) у перыяд 2010-2011 гг. разъмесьціў у глаўнай камптарнай сетцы Інтэрнэт на сайтах www.wyborcza.pl, belaruspartisan.org і poczobut.livejournal.com. створаныя ім тэксты публікацыі, пад загалоўкамі "Час закручваць гайкі", "Лукашэнка знайшоў чарговую мэту", "У Беларусі выбары без выбару", "Кажаце мне бацька", "Так кіруе Лукашэнка", "Лукашэнка: Ды я сфальсіфікаваў выбары", "Свабода пабеларуску. Пакаяўся так выйшаў?", "Перадвыбарчы папулізм пабеларуску", "Так палохае беларускі КДБ" і адзін тэкст без загалоўка, што пачынаецца словамі "Дзякуюсім..." і сканчаецца словамі "... можаце выкарыстоўваць", у якіх утрымліваюцца прыкметы публічнай аброзы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ..."

Нагадаем, дыфамацыйны артыкул 368 Крымінальнага кодэкса РБ "Публічная аброза Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь" прадугледжвае пакаранье ў выглядзе штрафу альбо папраучых работ на тэрмін да 2 гадоў, альбо арышту на тэрмін да 2 месяцаў, альбо абмежаваньня волі на тэрмін да 2 гадоў.

Раніцай 29 сакавіка ў кватэру гарадзенскага журналіста Анджэя Пачобута прыйшлі супрацоўнікі мясцовага КДБ, якія прад'явілі карэспандэнту польскай "Газэты Выборчай" пастанову съледчага па найважнейшых справах пракуратуры Гарадзенскай вобласці Арсенія Нікольскага аб арышце часткі каштоўнай маёмасці журналіста. Пастановай съледчага былі "арыштаваны" трэнажор, тэлевізар і пральнай машины Пачобута (яны засталіся ў кватэры журналіста), а таксама ноутбук і DVD-плээр, якія супрацоўнікі КДБ забралі з сабой. Патлумачылі гэта тым, што пачярпелы мае правы, у тым ліку і на кампенсацыю маральнай шкоды.



Анджэй ПАЧОБУТ

Але журналіст не зьбіраеца спыняць сваёй працы альбо сышходзіць у вымушаны адпачынак.

"Я буду рабіць тое, што і рабіў заўжды, хоць гэта і стала цяжкай", – запэўніў Анджэй Пачобут.

Нагадаем, што за аброзу кірауніка краіны раней былі асуджаныя журналісты Мікола Маркевіч, Павел Мажэйка, Віктар Івашкевіч, палітык Андрэй Клімаў, прадпрымальнікі Валер Леванеўскі і Аляксандр Васільев, праваабаронца Кацярына Садоўская.

Пачалося "паляванье" на прадстаўнікоў СМИ?

Заява ГА "БАЖ" з нагоды ўзмацненія ціску на журналістаў

Цягам апошніх дзён у Беларусі зноў рэзка пагоршылася становішча са свабодай журналісткай дзейнасці. Напярэдадні Дня волі ў Магілёве затрымалі, а потым асудзілі на адміністрацыйны арышт ад 3 да 7 сутак журналістку і сябраў ГА "БАЖ" – Уладзіміра Лапцэвіча, Алеся Асіццова і Дзымітрыя Салаўёва. У Віцебску на некалькі гадзінай затрымалі тэлежурналіста Уладзіслава Страверава. Усе затрыманыні адбываліся на надуманых падставах. 25 сакавіка міліцыя і асобы ў цывільнным зноў перашкаджалі выконваць прафесійныя абавязкі журналістам, якія асьвятлялі ход вулічных акцыяў.

Вельмі паказальным стала 28 сакавіка. Акрамя вышэйзгаданага асуджэння У. Лапцэвіча і Дз. Салаўёва, цягам аднаго дня:

– вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў дзяве скаргі да Міністэрства інфармацыі з боку газеты "Народная воля" і "Аўтарадыё", якія спрабавалі абскардзіць падпредканцыні Мінінфарма;

– стала вядома пра крыміналь-

ную справу, узбуджаную супраць гарадзенскага журналіста Анджэя Пачобута па ч.1 арт. 368 КК "Аброза Прэзідэнта РБ";

– пазбавілі акрэдытациі пры беларускім МЗС галоўнага рэдактара расійскага інфармацыйнага агенцтва "Свабода" Аляксандра Лашманкіна, які раней быў зняты з цягніка ў Оршу і адбыў троє сутак адміністрацыйнага арышту нібыта за хуліганства.

Гэтыя падзеі цяжка называць інакш як паляваньнем на прадстаўнікоў СМИ. Дзяржава дэмантструе поўную непавагу да прафесійных правоў журналістаў, свабоды выказванья і свабоды прэсы.

Усё гэта зьяўляецца працягам хвалі рэпрэсіяў супраць журналістаў, якія распачаліся ў краіне пасля 19 сінтября 2010 году. Сямёра журналістаў і сябраў БАЖ абвінавачваюцца ў крымінальным злачынстве – арганізацыі масавых беспарадкаў і ўзделе ў іх. Адзін з іх – Аляксандр Атрошчанкаў – ужо асуджаны на 4 гады калоніі ўзмоценага рэжыму (пры-

суд у законную сілу пакуль не ўступіў). Яшчэ шасцьцёра – Ірына Халіп, Наталія Радзіна, Аляксандр Фядута, Сяргей Вазьняк, Павел Севярынец і Дзымітры Бандарэнка – чакаюць суда. Ім пагражае пакаранье да 15 гадоў пазбаўлення волі.

Дагэтуль не вернутая прафесійная тэхніка, якую прадстаўнікі сілавых структураў забралі ў рэдакцыйных офісах і прыватных кватэрах журналістаў падчас ператрусаў.

ГА "Беларуская асацыяцыя журналістаў":

– выказвае рашучы пратест у сувязі з перас্লедам калегаў;

– патрабуе неадкладна спыніць ціск на журналістаў і сродкі масавай інфармацыі;

– нагадвае, што свабода выказванья зьяўляецца ня толькі адной з фундаментальных свабодаў чалавека, але і крытэрам захаванья іншых правоў і свабодаў.

**Прынята Праўленнем
ГА "БАЖ"
29.03.2011**

Праваабарончая хроніка: затрыманьні, ператрусы...

Берасьце: 28 сакавіка 2011 г. каля 18 гадзінаў у Берасьці на плошчы Леніна супрацоўнікі міліцыі затрымалі юрыста, праваабаронцу Рамана Кісьляка. Пасъля некалькіх гадзін у РАУС і адмовы ад працэдуры зыняцьца адбіткаў пальцаў Кісьляк выйшаў на волю. У момант затрыманьня Раман раздаваў бюлетэні Камітэту абароны рэпрэсаваных "Салідарнасць" аб падзеях 19 снежня 2010 году. Раман быў дастаўлены ў Берасьцейкі РАУС, дзе звязацца з ім не было магчымасці.

Пасъля канфіскацыі 45 асобнікаў бюлетэні з адпаведным пратаколам, міліцыя паспрабавала прымусіць праваабаронцу да праходжаньня працэдуры дактылаксапії. Раман катэгарычна адмовіўся, матывуючы гэта тым, што мае права на адмову ад зыняцьца адбіткаў пальцаў. Пасъля гэтага праваабаронца быў зъмешчаны ў камеру з адабраньнем асабістых рэчаў. Супрацоўнікі праваахоўных органаў паведамілі Кісьляку, што будзе складзены пратакол адміністрацыйнага правапарушэння па факце супраціву законнаму патрабаванью супрацоўніка міліцыі. У камеры ён правёў каля гадзіны, пасъля чаго яго адпусцілі, вярнуўшы рэчы. Раман Кісьляк плануе абскардзіць дзеяньяні міліцыянтаў.

У Гародні пачалі зноў актыўна выклікаць грамадзкіх актыўістаў на дактылаксапію. Выпадак з прадстаўніком БХК Раманам Юргелем падаецца ўвогуле ўнікальным. Увечары 16 сакавіка да яго на кватэру заявіўся старэйшы лейтэнант аддзелу наркакантроля і супрацьдзеяньня гандлю людзьмі Каstryчніцкага РАУС Гародні Аляксандр Хваленя. На пытаньне праваабаронцы, на якіх падставах гэты аддзел займаецца працай аддзелу прафілактыкі, міліцыянт нічога ўцімнага адказаць ня змог, спаслаўшыся толькі на тое, што ён дзейнічае па загадзе начальніка аддзелу капітана Аляксандра Пархоменкі. Раман Юргель адмовіўся ад нечаканай позвы, спаслаўшыся на тое, што выклікі на дактылаксапію грамадзянаў не ў кампетэнцыі аддзелу наркокантроля. Увечары 17 сакавіка міліцыянты прыйшлі

на кватэру іншага праваабаронцы Уладзіміра Хільмановіча. Яны прапанавалі праехаць на дактылаксапію. Хільмановіч адмовіўся, сказаўшы выпісаць яму позву на іншы дзень, што і было зроблена.

Магілёў: 24 сакавіка ў памяшканыні сярэдняй школы №25 адбылося пасяджэнне камісіі па справах непаўнагадовых. Камісія мелася разглядаць пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнню, які быў складзены на сямнаццацігадовую ўдзельніцу акцыі салідарнасці Ганну Шкадун, якая адбылася 16 студзеня 2011 году. З-за таго, што быў прапушчаны двухмесячны тэрмін, калі паводле закону можна прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці, камісія ня стала разглядаць пратакол.

Праваабаронца Барыс Бухель мяркуе, што камісія ўвогуле не павінна была праводзіць сваё пасяджэнне і прызначаць з гэтай нагоды пэўную дату яго правядзення, бо загадзя мела пратакол, які быў высланы з парушэннем тэрміна.

"Разам з маці Ганны Наталіяй Шкадун, мы будзем абскарджаць рашэнне камісіі па справах непаўнагадовых у судзе, – кажа праваабаронца. – Мы хочам дабіцца поўнага апраўдання яе дачкі па сутнасці абвінавачання ў яе адрас, а не апраўдання яе з нагоды таго, што прайшлі тэрміны для разгляду пратаколу аб адміністрацыйным правапарушэнню".

Барыс Бухель адзначае, што судовы працэс будзе навукай як для супрацоўнікаў міліцыі, так і для інспектараў і камісіі па справах непаўнагадовых. На ягоную думку, гэты працэс дапаможа ў тым, каб супрацоўнікі ўсіх гэтих структураў надалей не парушали заканадаўства.

Дадамо, што інспектар па справах непаўнагадовых Уладзімір Радзевіч, па словах маці Ганны Наталі Шкадун, падрабіў пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнню. У графе, дзе мусіў стаяць подпіс Ганны, ім быў зроблены запіс – "ад подпіса адмовілася". Акрамя гэтага пратакол меў іншую дату. Гэты пратакол інспектар Радзевіч выслай на разгляд у камісію па справах непаўнагадовых, а таксама ў Ма-

гілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Кулішова, дзе вучыцца Ганна Шкадун.

Рэчыца: Супрацоўнікі ўпраўлення КДБ Гомельскай вобласці 15 сакавіка правялі некалькі нечаканых ператрусаў у Рэчыцы: на вуліцы Чапаева, узламаўшы дзвіверы ў прыватным доме, дзе месцыца грамадзкая прыёмная, яны зънеслы асабістую рэчы праваабаронцы Валерыя Пуціцкага – сістэмны блок камп'ютара, прынтар і прыватны ноутбук.

Перад гэтым Пуціцкаму тэлефанаваў нібыта ўчастковы па прозвішчы Каулькоў, які прасіў тэрмінова сустрэцца. У адказ Валерый запатрабаваў даслаць яму позву. Аднак аператыўнікі вырашылі абыйсьціся наогул без гаспадара. Валерый Пуціцкі мяркуе, што дом мог наведаць той самы ўчастковы з мясцовымі чэкістамі, бо ў той жа дзень прайшоў ператрус у сябрав Партыі БНФ з вёскі Перасвятое Рэчыцкага раёну Алега Карбалевіча. У актыўіста былі канфіскаваныя сістэмны блок камп'ютара, рызограф, праваабарончая і грамадзка-палітычная літаратура. Як паведаміў Карбалевіч, ператрус у доме праводзілі троє супрацоўнікаў УКДБ пад кіраўніцтвам капітана Коласава ў сувязі з крымінальнай справай пра масавыя беспарадкі ў Менску 19 снежня. Ператрус цягнуўся амаль дзяв'ять гадзін.

Супрацоўнікі КДБ таксама праўлялі ператрусы па месцы рэгістрацыі прадпрымальніцы Святланы Пятроўскай, якая на презідэнцкіх выбарах працавала ў камандзе Уладзіміра Някляева. Праваабаронцы мяркуюць, што супрацоўнікі КДБ шукалі друкаваную прадукцыю з заклікамі да Дня Волі.

22 сакавіка рэчыцкага праваабаронцу і грамадзкага дзеяча Валеру Пуціцкага пісьмова папярэдзілі аб адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваных мераўпрыемствах. Увечары Пуціцкага наведаў мясцовы ўчастковы Maiceeў С.А. і папрасіў распіску пра тое, што праваабаронца ня будзе ўдзельнічаць 25 сакавіка ў несанкцыянаваных акцыях на тэрыторыі Беларусі. Валерый Пуціцкі пагадзіўся падпісаць распіску, але са змененай фармулёўкай: не ўдзельнічаць у антыканстытуцыйных акцыях як у Беларусі, так і за яе межамі. Нагадаем, што ў той жа дзень супрацоўнікі КДБ прымусілі падпісаць афіцыйнае папярэджанье пра недапушчальнасць ўдзелу ў мераўпрыемствах 25 сакавіка журналиста Барыса Гарэцкага ў Менску.

За пародью ў сацыяльной сетцы – крымінальная справа?

Жыхар гораду Ліды Яўген Кузко з блогера і пачынаючага пісьменьніка "дарос" да падзраванага па крымінальнай спраўе. Малады чалавек падазраецца ў публічным паклёпе. Абвінавачаньне на дадзены момант не прад'яўленае.

Увесень мінулага году падчас презідэнцкіх выбараў Яўген разъясняецца на сваёй асабістай старонцы сацыяльной сеткі "Вконтакте" апавяданьне "Клопат пра чалавека – прыярытэт у маёй працы", што ўяўляла сабой пародью на перадавы артыкул "Лідскай газеты" – мясцовага дзяржаўнага выданьня. Аўтар апісвае адзін дзень з жыцця кіраўніка мясцовага райвыканкаму, і гэты дзень пачынаецца з закліку да жыхароў прагаласаваць датэрмінова. Далей кіраўнік, паводле сюжэту твора, наведвае розныя прадпрыемствы і паселішчы, сустракаеца з людзьмі, вырашае розныя праблемы – і так да позніяга вечара... Падзеі выкладзеныя з элементамі іроніі і абсурду, сэнсавыя акцэнты расстаўленыя з дапамогай вялікіх літараў і мноства клічнікаў. Адным словам, тыповы стыль моладзевых інтэрнэт-постаў.

Паводле словаў Яўгена, зъмішчаючы апавяданьне на сваёй старонцы "Вконтакте", ён ня ведаў, што да яе можа мець доступ нехта староньні. Хлопец быў упэўнены, што прачытатць съцёбны твор зможа толькі кола ягоных сяброў – закрытай групы карыстальнікаў. Таму называў галоўнага (і адзінага) героя "Клопа-

ту пра чалавека..." сапраўдным імем рэальнага чалавека. І чалавек гэты займаў такую ж пасаду – старшыні райвыканкаму. Твор сканчаўся лозунгам "Худык выратуе СЪВЕТ!!!!!!" У спасылцы згадваўся тэкст песні пра старшыню мясцовай адміністрацыі аўтарства аднаго з невядомых алтэрнатыўных гуртоў. Старонку, на якой было зъмешчанае апавяданьне, Яўген Кузко вёў пад псеўданімам. Такая зъява ў інтэрнэце ва ўсім сьвеце – ня рэдкасць.

Праз некалькі месяцаў экспастаршыня Лідскага райвыканкаму Андрэй Худык знайшоў сваё імя ў інтэрнэце. За гэты час ён пайшоў на падвышэнне і ўжо працаваў намеснікам старшыні Гарадзенскага аблвыканкаму. Як паведаміла "Гродненская правда", намеснік старшыні праглядаў інфармацыю пра сябе і "знайшоў ілжывыя факты".

Андрэй Худык палічыў апавед у інтэрнэце ананімным паклёпам на сябе і, згодна з паведамленнемі ў прэсе, сам вылічыў аўтара. "На зьдзіўленніне, бруд на паважанага чалавека лі... работнік дзяржустановы – адзін з супрацоўнікаў аддзелу статыстыкі", – піша "Гродненская правда". З працы Яўгена звольнілі. Былы мясцовы кіраўнік запатрабаваў прылюдных перапрашэнняў (па словаах Яўгена Кузко, на тым самым рэсурсе і дзе-небудзь яшчэ).

"У хлопца быў добры шанец на прабачэнне", – піша абласная газета. Яна дадае, што "бруд-

ны пасквіль" аўтар прыбраў, але выбачыўся не там, дзе трэба, а "на менш наведваным Лідскім форуме". Сам Яўген дапускае, што Андрэй Паўлавіч Худык яго прабачэнне мог праста не знайсці. У сваіх прабачэннях ён піша, што ня меў на мэце абразіць чыноўніка і хацеў просіта захаваць на закрытай для наведнікаў старонцы свой мастацкі твор. "...Я своечасова ня быў апавешчаны пра той факт, што з 1 студзеня 2011 году, у сувязі са зъменамі дзяржаўнага кантролю за Інтэрнэтам, наўрат закрытыя нататкі (адну з якіх уяўляла сабой тое апавяданьне з Вашым фотадзымкам) на старонках карыстальнікаў сацсеткі vkontakte.ru, можна знайсці ў пошукаў сістэмах (па ключавых словаах і назвах) і прагледзець любому карыстальніку, у т.л. незарэгістраванаму на дадзеным сайце". Яўген дадае, што раней такі прагляд з улікам абмежаваньня настроек унутры сеткі магчымы ня быў.

Як бы там ні было, праз месец пасля абрарадаваньня прабачэння чыноўнік напісаў заяву ў пракуратуру і была ўзбуджаная крымінальная спраўа. Калі абвінавачаньне будзе прад'яўленае, а віна даказаная судом, то паводле часткі 2 артыкулу 189 Крымінальнага кодэксу РБ за парадайнае апавяданьне аўтару пагражает штраф, альбо папраўчыя работы тэрмінам да 2 гадоў, альбо арышт тэрмінам да 3 месяцаў, альбо абмежаваньне волі да 3 гадоў.

Быў бы чалавек... а прычына для арышту знайдзеща

якія будуць адбывацца ў Магілёве ў гэты дзень.

– Учора мы дамовіліся сустэрэцца з Алеsem, аднак на сустэрэчу ён не прыйшоў, – расказвае Барыс Бухель, – ужо тады ў мяне закралася нейкая засцярога, што з ім магло нешта здарыцца. А потым мне патэлефанавала ягоная жонка Алена, якая сказала, што ёй толькі што званіў нейкі супрацоўнік міліцыі, які паведаміў ёй, што Алеся затрыманы супрацоўнікамі Ленінскага РАУС, аднак даць інфармацыю аб тым, дзе ён знаходзіцца,

гэты міліцыянт адмовіўся. Дадаў толькі, што яго будуць судзіць у гэты ж самы дзень.

Нам прыйшлося прыкласці шмат намаганняў, каб знайсці Алеся. У той час як мы яго спрабавалі знайсці, ходзячы па розных пастарунках міліцыі – яго асудзілі і адвезьлі ў ізалятар часовага утрыманья. Пра гэта нам паведаміў намеснік начальніка РАУС, і то толькі тады, калі мы сказаў, што не сыдзем з РАУСу да таго часу, пакуль ня будзем ведаць інфармацыю пра Алеся Асіпцова...